


# Запрашаем наведальца 6 кастрычніка 2018 г. Дзень навукі і чытання



| Назва мерапрыемства  | Час правядзення | Месца правядзення       | Адказны        |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <b>1 - 4 класы</b>   |                 |                         |                |
| Вусны часопіс "Сучасныя подзвігі беларускай навукі і не толькі"              | 9.00 - 9.45     | Кабінет №4              | Барысевіч К.Л. |
| Спартландыя "Самыя хуткія"   | 9.55 - 10.40    | Спартыўная зала/Стадыён | Салавенюк Н.І. |
| Гадзіна разважання "Рэха вайны"  | 10.50 - 11.35   | Кабінет №11             | Барысевіч К.Л. |
| Гульнёвая праграма "Поле цудаў"  | 11.45 - 12.30   | Кабінет №11             | Баран І.Ф.     |
| <b>5 - 8 класы</b>   |                 |                         |                |
| Вусны часопіс "Сучасныя подзвігі беларускай навукі і не толькі"              | 9.00 - 9.45     | Кабінет №4              | Барысевіч К.Л. |
| Гадзіна разважання "Рэха вайны"  | 9.55 - 10.40    | Кабінет №11             | Барысевіч К.Л. |
| Інтэлектуальная гульня "Што? Дзе? Калі?"                                     | 10.50 - 11.35   | Кабінет №10             | Імховік Н.А.   |
| Спартыўныя спаборніцтвы па піянерболу  | 11.45 - 12.30   | Спартыўная зала/Стадыён | Салавенюк Н.І. |
| <b>9 - 11 клас</b>   |                 |                         |                |
| Наведанне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу | 9.00 - 10.50    | ***                     | ***            |
| Інтэлектуальная гульня "Што? Дзе? Калі?"                                     | 10.50 - 11.35   | Кабінет №10             | Імховік Н.А.   |
| Гадзіна зносін "Навошта чытаць кнігі?"                                       | 11.45 - 12.30   | Кабінет №10             | Імховік Н.А.   |

